



Вясёлыя
гісторыі
нашых чытачоў
СТАР. 5



Бізнес выратуе
малую
радзіму?

МС



«Бязвіз»
штурхае
кадры

МС

ЦЫТАТА ДНЯ



Анато́ль ІСАЧА́НКА,
старшыня Мінскага
аблвыканкама:

«Як вядома, 2018 год у Беларусі аб'яўлены Годам малой радзімы. Калі чалавек любіць сваю малую радзіму і хоча ўнесці ўклад у яе пераўтварэнне, гэта добра. Важна, каб усё рабілася ў рамках заканадаўства. Улады могуць дазволіць такія пачынанні і дапамогуць. Аднак няправільна маніпуляваць паняццем малой радзімы ў асабістых мэтах».

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 4°	
Віцебск	+ 2°	
Гомель	+ 1°	
Гродна	+ 4°	
Магілёў	+ 1°	
Мінск	+ 2°	

Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.



№ 56 (28672)

23 САКАВІКА 2018 г.
ПЯТНІЦА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗВЯЗДА

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

+TV ПРАГРАМА

ДРУЖБА ЯК ДОБРАЯ АСНОВА

Учора ў Тбілісі адбылася сустрэча Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Грузіі Георгіем Маргвелашвілі, па выніках якой быў падпісаны стратэгічны дакумент аб супрацоўніцтве дзвюх краін.

На перагаворах з грузінскім калегам Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў асаблівую дружбу паміж народамі Беларусі і Грузіі і добрыя пачуцці, якія засталіся яшчэ з савецкага часу. «Я сапраўды

сюды еду як дадому. Хоць і другі раз. Але я адчуваю, што тут блізкія нам людзі», — сказаў Прэзідэнт Беларусі.

Перагаворы кіраўнікоў дзяржаў спачатку прайшлі ў фармаце сам-на-сам, а затым у пашыраным складзе. Прэзідэнты разгледзелі шырокае кола пытанняў парадку дня двухбаковага супрацоўніцтва з акцэнтам на развіццё ўзаемадзеяння ў гандлёва-эканамічнай сферы, а таксама ўдзялілі ўвагу кантактам у сферы палітыкі, абмеркавалі сітуацыю ў свеце і рэгіёне.

СТАР. 2



Фота БЕЛТА

МАЙСТАР-КЛАС АД НАРОДНАГА МАЙСТРА

Умелец з Гарадка Васіль СІМАНОВІЧ (на фота справа) адзін з першых у краіне асвоіў забытае рамяство спіральнага пляцення. Не толькі сам вырабляе прыгожыя кубельчыкі і кузубы, сявенькі (па-гарадоцку — севалкі) і кошыкі, але і перадае свае навыкі іншым. Працуючы ў раёным Доме рамёстваў і фальклору, Васіль дае майстар-класы для дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў. На гэтым здымку пабач з умельцам працуюць пенсіянеркі — Людміла КРАСІКАВА, Аліна ЛУШЧЫК і Ларыса ГАЛУЗА, якія і самі сталі ўжо хвацкімі спецыялістамі.



Фота Анатоля КІЕШЧУКА

■ На край свету

У АФРЫКУ — НА «ЖЫГУЛЯХ»

Як беларусы прынялі ўдзел у дабрачынным ралі

Ралі Dakar Challenge праходзіць штогод. Задача: дабрацца з іспанскага горада Тарыфа да сталіцы Гамбіі — Банджула. Пры гэтым адна з умоў удзелу ў тым, што аўтамабіль, на якім будзе ехаць экіпаж, павінен каштаваць не больш за 500 фунтаў, у пераводзе на беларускія грошы гэта нават менш за 1400 рублёў. У канцы заезду ўсе машыны прадаюць з аўкцыёну, а грошы аддаюць на дабрачыннасць. Сёлета ў ралі ўпершыню вырашыла прыняць удзел каманда з Беларусі, але ў дарозе ўсё пайшло не па плане...

«Усюдыход» за смешную суму

Трое сяброў Мікіта, Яўген і Вераніка практычна да вар'яцтва ўлюбёныя ў падарожжа, прычым у прамым сэнсе. Нярэдка ім у галаву прыходзяць даволі экстрэмальныя ідэі. Вяртаючыся разам з Ірана, яны паўжартам пачалі абмяркоўваць і гэта ралі, пра якое Мікіта даведаўся выпадкова. Ужо пасля думка ніяк не выходзіла

з галавы ў кожнага, і яны вырашылі: трэба ехаць!

Самым складаным этапам падрыхтоўкі было знайсці, а галоўнае адрамантаваць прыдатную машыну. У гэтым ім дапамог знаёмы хлопец Міша з Маладзечна, якому на той момант было ўсяго шаснаццаць гадоў. Але гэта не перашкодзіла яму ператварыць «Жыгулі» за 170 долараў у цалкам сабе надзейны сродак перамяшчэння.

СТАР. 4



Сябры
Жэня,
Вераніка
і Мікіта.

ISSN 1990 - 763X



ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Вы яшчэ паспяваеце падпісацца на «Звезду» на II квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!